

№ 5

За нашу і вашу волю!



# ПРАМЕНЬ

№ 5

САКАВІК 1990 Г.

**ВЫДАНЬНЕ ЛЕПЕЛЬСКАЙ АБ'ЯДНАНай ГРУПЫ ПАДТРЫМКІ БНФ „АДРАДЖЭНЬНВ“**

### ШАНОУНЫ ЧИТАЧI

Шмат у каго выклікае непаразуменне мова, на якой друкуецца "Прамень". Паведамлем, што мы карыстаемся беларускую мову, якая існавала да моўнай рэформы 1933 году, калі сталінскія служкі-блэгі зымнілі яе ў бок абрэменыння. Звярніце ўвагу на апошнія слова папірочнага сказу. Мы ж не вымаўлем у ім "н" цвёрдца. Стваральніца

гэтая літара зымнічае. Словам, як вымаўляецца, так і пішацца. Да таго ж некаторыя лісты чытачу мы зымнічае без усялякіх рэдагаванняў да праекта. Робім гэта для таго, каб у грамадзісці склалася правільнае ўжыванне аб валоданыні Мовай простых людзей. І не саромеся пымылак, аўтары. Не съмешаёся зь іх, чытачы. Яны — вучаша. Вы — вучыцца. Мы ўсе — вучымся.

Жыве Беларусь!!!

### РАЗВІТАЛЬНАЯ ПРАМОВА СЪНЯГУРАЧКІ

Працягнем зіма. Церад літаратурем на сцярдоўшую засынеканую Ноўніч у Лепельскі гурт падтрымкі БНФ засігрнула разыбітца Съннягурачка. Паказалт ёй там "Навагодзкую прамову Дзеда Мароза", зымнічу ў №1 "Ленінскага сияга" ац 1 студзеня гэтага года. Прачыталі яе Маладзіча ды із голаву

схапілася: ну ё напішёу, ну і нагарацці! Стары! "Ці то Дзед зустм з гізду звеха", ці то яго на службу ў партапарат прынілі", — падумала Дзядучына, ахапіла маладзец вокаў ды розумам падзеяныя падзет ды напісала "Прамову" сваю, сучасную.

Добр лізень,  
Чытач мой-бруні!  
"Сияг" чытаў на Ноўні год?  
Растлумачу вам па дружбе:  
Дзед Мароз мой стары луха,  
З панталонку зьбогу народ,  
Пяць гадоў ні бачыу Ленінъ,  
Стай пад старасць горш хадзіць.  
Як жывуць тут:  
Горш ці лепой —  
Не яму пяпер судзіць.  
Бачу тут я неімадліт.  
Што ж, настаў трывожны час.  
Тых, хто рожа праўду-матку  
Залічыл для паралесу,  
Значыц, ў варожі клас.  
Каб пранткіцуць мне у гістасці,  
Разыбізець шытрауду тут  
(Мо югасці хочуць зынічыць?),  
Абінду лепін готы кут.  
— Стадыён жа, фокт, як новы! —  
Пачынае ўвесі народ.  
Фестываль тут адмысловы,  
Чуты, быў мінулы год.  
Съяліш адбылось на славу  
У тая дні, як не кажы.  
Алэ хто ж так робіць сіралу?  
Той, хто воіні перамі,  
Той, хто мае ордэн Славы,  
У порны дзень ні сеў на лаву —  
Разыбісціліся ўчыльную  
Кірауніцтва,

тк ради:  
"Прости ляд жай нам даруе,  
І баты ў тут —  
таукаты".  
Адным словам, "съветы разум"  
Кіраукуніцтва,  
Адным словам, "съветы разум"  
Людзей забігаеяць.  
У народзе ходзіць думка,

што ванцел "на" тут шмат,  
Што есьць Лепель чорны блат,  
Што пара патроўцы суміст  
Тым, хто бой вілзе рукавы  
Не з жучылам —  
зь нефармалам,  
Хто даў "онгум" народу  
Порад съяліш Новы годам.  
Людзі,  
што адзін я воні,  
Ано гутак, так яно...  
Але к ёсьць  
У нас герой,  
Справай што жывуць адноі:  
Ні зрасціць,  
Добрымі людзі  
Хочь на кроіло лепш жыць.  
Ды ти ужо на будзе  
У партапраты быті.  
А пра вайных недармылу,  
Што абоціць берагі...  
Люд праўда,  
Готых мыла.  
Балей, думлю, другіх.  
"Сынь адзін,  
Ні пізвоніта  
Усе рокі адмішоу".  
Ні адзін з вас і за грона  
Уздоўж ракі бы не ішоу.  
Домілі з лонкай пасківалі  
У свой чакані віхніцы,  
Ці знаюць другую ролю —  
До іхаже" да Гані б.  
Што сія чоргі? Іма спасу!  
Што драўць на Ноўні год?  
Чи ўжо танія кілбасы?  
Што ж ты зробіш?  
Мала часу  
Сістемна мы абход.  
Гота істо за безуладзьдзе;

"Досторонне" на складзе:  
/У той "не дрогнула" рука:/  
— Я "хена" кірауніка.  
— А-а-а!  
І у нас прафтата реформа:  
На усе тавары —  
норма.  
Папялішчош штось купіць —  
Хоць талон бы не згубіць!  
Хто ў чарзе стаць, хоць трэсыні,  
Без усяких там выгод?  
Гэта прости наш народ,  
Каб купіць чаго паесціц.  
Хтосьці жре паёк, як кот,  
Ды ў кватарах ім на песна.  
Так што,  
Хто стварае веліч,  
Сям тут чорт не рабіяра.  
Слова ж партыі —  
струхлела,  
За душу ні ўсіх бяре.  
Хоць на ўсё ў Леніні гладжа,  
Вішаваць я буду ўсіх!  
Ты,  
хто спрытна піешча ў ладкі,  
Ты,  
хто робіць непададкі,  
Алхітнушы з серца страх,  
У каго на серца —  
прах,  
Хто заўжды-заўжды на працы  
Берака народні скарб,  
Хто прынік заўжды старащи,  
Хто сапраўдны гаспадар.  
Шлях патрабона нам масыціц  
Ні дзядоўнікам, а "розай".  
Я дамоўлюся прыісці  
Зноў сяды

зь Дзедам Марозам!  
СЪНЯГУРАЧКА

### "ОРИЕНТРОВКА" ... КАДАМ ПАРТЫІ

Калі вакін не ісцягнуць і фасістскіць ды  
нічтомуці, і віні можнае паўніцці на іх моні  
парламінске "глазы", які звычайнае за народзе, як  
задзініе народнае рус, у Лепельскі раёне партыі.  
Ты ўзяліш свой мэртвіц, дадзіл пішчукіцу" рука-

ми іх кіраунікоу. Зручна! "Уклегу" апошнім у чы-  
рвонім будынку па самую катушку ды чакай хуткіх  
вініків". А тут ўжо вільгельміз злосць на наўфры-  
сілівікі шылічленікі, расправіцца зь імі ўласнар  
улада!

Разыбітца праўдасціца!

## ДОРОГИЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

Письмо от вас письмо. Сердечное вам спасибо! Искренне признательны вам вся моя большая семья за то, что вы такие есть.

Что было в Союзе писателей в Минске, литературу беру там. По некоторым причинам уже давно там не была, поэтому "Премень" пока приобрести не могу. И другого мне не привозили.

Обращаюсь к вам с просьбой напечатать моё следующее стихотворение, которое отражает сталинский режим, традиции которого ощущаем и сейчас.

Забастовки отложили,

Чтобы обить начал борьбы.

Перестройку завалили,

Путем Сталина пошли.

По дороге гладкой, торной

Поворотов нет крутых.

Из обочин торчат кости

Наших близких и родных.

Сотни тысяч богатеев,

Миллионы бедняков:

Это дело коммунистов —

Верных партии сынов.

Вы стояли у корнила,

Вы вели страну "вперед",

Пили, ели, веселились,

А расчет держал народ!

19.01.90.

НИНА ЯКИМОВА.

БОБРУЙСК.

## ДОБРЫ ДЗЕНЬ!

Да ми не трапігу троні чумар вашай газеты. Вельмі шкода, што не мею магчымасці чытаць папяреднія чумары. Што датычні гутага, магу сказаць адно: вельмі красная газета. Прочытаўши ле, адчувлем слбе лепей, тому што ведаеш: ёсь сапраўдныя патрыёты ў нашым грамадстве. Траба і далей не зникніць з гутага шыку.

Вібачайце, калі чось памылісці: не вельмі часта даводзігіра карыстніца Роднай мовай.

Жыве Беларусь!

АЛЯКСАНДР БІНЬКОУ,  
вучань 25-й школы.  
ВІЦЕРБСК.

## ШАГОУНІЯ СПАДАРЫ!

Сінцы Умершыю трапігу да ми не чумар газеты "Прамень", які выдае вашая група падтрымкі. Да кожнай газеты з вольнію думкаю у мяне асаблівая цікавасць, а на Беларускай мове — удавя больш. Но памята на Башкіцічыне афіційных выданьняў да-макратычнага настручку. Есьть у мяне і "Навіны БНФ", і пригожае выданье беларусаў Эстоніі "Тру-нівальд", і газета "Беларус" з Амерыкі. Але выдрунне, падобнае на "Прамень", належыць не ішчае. Ці маглі падумашь мы 10 год таму, што ў невялічкім Лепелю будзе выходзіць гэтае съмелец выданье. Ці маглі Уявіць сабе, што іро-дзесм па галоўной вуліцы Менску пад родным бел-чырвон-белым сцягам і пад Пагоні. А адбываюся гэта таму, што ёсьць яшчэ на зямлі Беларусі, якія не баяцца казаць аб готым узгодніс. Чым больш будзе нас, тым хутчэй ажыне Радзіма. А вы ж скіпрауды служыце го-тай справе. Дзякую вам, У.Мушкевіч і М.Барбаро.

Жыве Беларусь!

АНДРЭЙ ЧАГРЫН.  
МІНСК.

## ПРА СІМІЮ ПАЗЫНКАЎ ДЫ СІГРАТАРА АЎДЗЕНКУ

9 студзеня на канферэнцыі па вынужчэнню кандыдата ў депутаты Вярхоўнага Савету БССР, што адбылася на заводзе шасіверань, з глоўнымі падтрымкамі на БНФ выступілі сіккатар рабісаму партыі Віктар Аўдзенкі. У прыватнасці ён унічесці заявіў, што дзед Зянона Пазынка, лідэр БНФ, быў папом ды вёў антисавецкую дзейнасць.

Вымушаны адхіліць глоўны пакет ад арганіста беларускага Святаіянскага касцёлу ў Вільні, старшыня Прэзідіума Беларускага Народнага Аб'яднання /раней. — Беларускай Хрысціянскай Дэмократыі — БНД/, што дэялічала на тэрыторыі Захопленай Беларусі, Яна Пазынка. Вось рэзоляцыя з'езду БНД, які адбыўся ў Вільні 13 сінтября 1931 году:

"З'езд БНД рабчуя пратэстуе:

■ супроть вынужчэнныя беларускага народнага

культурнага жыцця ў Савецкай Беларусі,

■ супроть рэлігійнага ўцаску, які тым пра-

ходзіць,

■ супроть увязынення лепых культурных беларускіх дзеячоў і высилкі т.к. за межы Савецкай Беларусі.

■ супроть загадкавага забойства презідента Беларускай Акадэміі Навук інф. У.Ігнатоўскага,

■ супроть прымусовага зынгічэння адзечнага гаспадарчага ладу ва ўсходній Беларусі і Уводжаныя калектывізацыя сілаю і гвалтам.

Разам з тым З'езд пратэстуе супроть усялякіх спробаў з боку міжнароднага фашызму і камунізму да "зброенай інтэрвенцыі", уважаючы яе за пачатак новіх падзеяў, новай няволі і новых няшчасціц для Беларускага народу. З'езд БНД прымасца таго прынцыпу, што будучыню Беларускага народу я не можа і не павінен выражаваць ант камунізм, ант фашызм, а толькі сам Беларускі народ". /"Беларуская крыніца", Вільня, 17 сінтябрь 1931 г., № 41/.

Цяпер бачыце, якой "антисавецкай" дзейнасцю займаўся дзед Зянона. За яе пастаянна пераследавалі грамадзкага дзеяча польскія ўлады. А пасля "вызвалення" Захаднія Беларусі сталісты стрэлілі яму ў патылицу...

Ці па сваіх воліх хлуску Аўдзенкі? Кутчэй за ўсё па загаду Системы. І пасля гэтага ён будзе балатавацца ў вабласны Савет! Чые ж ён там гітарэсы будзе абараняць? Народа ці сталіністаў? Канкрэтаваць адказ на варта — і так зразумела.

Для звестак: сын Яна, дзядзька Зянона Янка быў вывезены немцамі ў Шамеччину, дзе й загінуў. Другі сын Яна, бацька Зянона Стась загінуў на фронце ў 1944 годзе. Дзядзька Зянона па маці Ясь згарэў у танку ва ўсходній Пруссі.

Вось вам сапраўдны твар Яна Пазынка, Зянона Пазынка ды Віктара Аўдзенкі.

УЛАДЗІМЕР ЧУЖЕВІЧ

## ПРАВОСЛАВНЫ ЦЕРКОВНЫ КАЛЕНДАРЬ

НА 1990 ГОД

### /ІЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХІИ/

6/19 \* ліваря/пятніца/ — Святое Богоявление /Крещение/.

2/15 Февраля /четверг/ — Сретение Господа Иисуса Христа /Громница/.

4/17 Февраля /суббота/ — Память усопших православных христиан /Деды/.

12/25 Февраля /воскресенье/ — Заговенье на Великий пост.

25/7 марта /суббота/ — Благовещение Пресвятой Богородицы.

26/8 марта /воскресенье/ — Вербное воскресенье.

27/9-1/14 марта — Великие Поминальник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота.

2/15 апреля — Светлое Христово Воскресенье — ПАСХА.

11/24 апреля /вторник/ — Радоніца /Мертвай/. Помилование усопших.

9/22 мая /вторник/ — Память святителя и чудотворца Николая.

11/24 мая /четверг/ — Вознесение Господне.

21/3 мая /воскресенье/ — День Святой Троицы.

22/4 мая /понедэльнік/ — День Святога Духа.

28/10 мая /воскресенье/ — Недзялі всех святых в земле Российской прославліх.

29/12 чэрвеня /четверг/ — День апостолов Петра и Павла.

3/19 августа /воскресенье/ — Преображеніе Господня Бога и Спаса Иисуса Христа.

15/28 августа /вторник/ — Успение Богородицы.

8/21 сінтября /пятніца/ — Рождество Пресвятой Богородицы.

14/27 сінтября /четверг/ — Воздвижение Креста Господня.

1/14 кастрычніка /воскресенье/ — Покров.

14/27 кастрычніка /вторник/ — Заговенье на Рождество-ніскі пост.

21/4 кастрычніка /вторник/ — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

6/19 лістапада /среда/ — Память Николая чудотворца.

25/7 лістапада /понедэльнік/ — Рождество Иисуса Христа.

ПРИМЕЧАНИЕ: \* первое число обозначает дату по старому стилю, второе — по новому.

\* Радоніца "живой" проводиться пасля Покрова на Успенію. Это иротий обычай, он проводится на понедэльник.

\*\* вторая падаёт после Покрова.

## ІІ СТРІЛЬ ДЛЯ ГІТОРНІ?

Двор іх нагадвае зодворак вінч-гаралаччай крамы — чорнай горой на ім узвіжшю скошні з-під бутелек. Толькі не "яліні гаспадары". Сыт-саную драўлінью тару добрыя лядат привезлы ім на дровы...

У пярэднім пакойчыку старой хаміні сядзіць.. паучалавека. За перабоінай другі ложкі ста" да жанца жыцьця домам для амаль такай жа бездзядамо-жай старой хаміні. Адзтная перавага 83-гадовай Мар" і Мікітаўны Пранік над мухам бадай толькі тое што яна на тры гады малацейшы за іго ім мае дзяльве нагі, якія ўжо ні ходзяць. А Ільлю Антона-вічу адну ампутавалі 3 гады таму, другую — 20 дзён назад...

Уражвае не заняпад сядзібы спстарэлай сям" і, не яе гаротны лёс, а адносины савецкіх уладаў да сотняў тисяч, калі не мільёну! падобных пенсіяне-раў-бенікоў, ветэранаў вайны. Што апошніе менавіта так, съведчань "Свидетельство участника воін № 825482" ды "Пасведчанне партызана № 25979", выдадзеныя на імя гаспадара.

Іх дзеда Ільлі ды бабы Мар" і звычайні, на-ват, можна сказаць, типовы. Нарадзіліся, паманіліся ды жылі сабе ў вёсцы Белае, што на Ушаччыне. Працавалі ў колгасе "Чырвоны Усход". Ільля трапіў на Фінскую вайну. Вірнуўся з напалову дзе-ючай рукой — параніла моцна. А тут і на Віленскую айчынную мабілізацію. Ды позна. Пакуль давезэлі мабілізаціях да Полацку, там былі южні немцы.

У таким узроўніе абавязкаў на акупіванай тэрыторыі не было. У кожнага быў адзін выбар — ці да немцаў на службу гэці, ці да партызанаў падавацца. Ільля Пранік развагаўся на вёю. Зь лістапада 42-га па 1-га ліпеня 44-га году сумленна цярпіў нігоды пяцікага ляснога жыцьця, якасці партызана штаба брыгады Дубава. А Мар" я тым часам зь дзяўумі дачкамі /чачыўра дзяней памерлі перад вайной/ жыла ў партызанскай брыгадзе Лабанка. Усе яны війшли живымі са смытулага Праврыву. Вось толькі 7-гадовая Лілі згубілася, трапіла да немцаў, цярпела дошти ды зыдзеўкі катоў. Але інчыце і на гэты раз не абмінула Праніку. Адразу пасыль вyzvalen'ia самастойна прыйшла Лілі. Ільлю прызначаюць старшинай сельсавету ў Лукомль што на Чашніцкай зямлі. Затым перакідваюць на такую ж пасаду ў Шаркаўшчыну Полацкай вобласці, якая да вайны належала Польшчы.

Неўзабаве на месці старшины сельсавету призначаюць больш граматнага чалавека. Ільля пачынае працаўца простым калгасінкам.

У 1954 годзе Пранік пераязджае ў Лепель, купляючы хату. Гаспадар ідзе працаўці песьцілом на прымамбінат. Ды параненая на фінскі рука німее ад пяцікай сякеры. Мініе працу Ільля. 18 год працуе ў раённай лікарні столітрам. Толькі ў 72 гады парывае з вітворчай дзіннасцю. Як узнягароду за добрасумленную працу прызначаюць яму ... 42 рублі пенсіі /такія южні тэрыон/ малодшага абсолютно вакаўчага персаналу падобных установ/. Затым дзяржава ўсё ў "паколінглісі" аб бедніках — якіх 6 рублёў накінула. Ч толькі два апошніх месцы стары атрымаў па 70 рублёў. Можа і хапіла бы яму іншы. Але і Мар" і ўніяцкія пенсіі не даюць, бо працаўца ў калгасе толькі 10 год, то перад вайной. Пасыль ж дзяней цірліца, затым унук...

Не, Лепельская улщи не пакідаюць старых без увагі. Ітогод дають Мар" даламогу... 20 рублёў, а Ільлю яшчэ больш — 25. Другу прывозяць як... 3 разуметры на год за кошт гаспадаў. Бысплатна пачуку пабудавалі, якай зустим на грэе. Рад, на год даюць съпецілак як удзельніку вайны. А штогод — "не положено", бо інвалідам ізеда біцам бы не вайна зрабіла. Ч іхто з раёнаў савету ветора-наў и разу не наведаў бадаю! — у іго членіх хапіе энтузіясті толькі не ўармілішү критицишца. Для школьнікі забытая дарога ў гэтым хату...

Немачны отрыміа. што квітнінага дагледу пат-ро буюць. Да некто не прызначае яго. Улады касуць: "Дочки-пенсіонерка есть, чисть оны смотрят". Ч толькіць, не адходзіць із фінськіх Ніні. Да толькі яе самую дагледниць трэба — 67 год дачца.

Апошнім пра іго хачу звычайну увагу граматысці на вось токі х'орачкі юнчыкі хі-быціх звестак /ізвіньнікі ў-ны/ "дзельнік", інсі-нер, "мопенсіонер", іншыя фіннікі-нешнікі...

Пачацца ізец Ільля, ізечча баба Мар" я, пачынае йа Ніні, пачынае іх ст. роўнікі х'орачкі...

Чому ж улады, партызаны воргавы юнчыкі не толькі аб падрэзынгі актываў сямы супраціўнікам, а и не пеньсяц вось таким сівочкам "парчікам"? Ніжэ ёні бачыць "шырокі стрыкі мой рошесі", што дамлікі як усім "старым" вазде у іло почет!"

Уладзімер Шушковіч.

## ПЕЧАЧНЫЕ ДА ВІБАРАУ

Нейкія пэўныя зацікаўленія якобы распушчаны па Лепелю ды рабіну чуткі, што калі ў выбарчым бюлетеце пад час выбараў усе прозыванія кандыдатаў у дэпутаты будуть выкраслены, то бажэнтэнь будзе лічыцца несаўтрайдзім. Нагадваем, што гэта стопрацэнтная хлускія. Згодна Закону аб выбарах, несаўтрайдзім лічыцца бюлётэнь, у якім пакінута як выкрасленым больш аднога прозыванія. Таму заклікаем вас, жыхары гораду ды рабіну, абираючы дэпутата Вірхоўнага Савету БССР, выкраслываць і першага сакратара райкаму партыі Івана Шаколу, і генерала-майстра Міколу Асігіна.

Пры гэтых мы кіруемся як нейкім там адмоўным якасцямі нашага партыйнага лідэра, а яго прафэсійным становішчам. Ен — партыйны наменклатуршчык. А гэта азначае, што кожны на іго месцы, засеўшы ў Вірхоўным Савеце, будзе адчана глядзець у рот свайму партыйнаму правадыру ды сълепа драць руку за любую яго працавану, нават калі душа ды сэрца супраціўляюцца бяздумнай бязглазыдзіцы, якіх за 72 гады Савецкай улады прынята незылгчонае мнства. Съвешчаныя таму — наша жабрацкае становішча сёньня. Да гэтага прывяла прафэсійная пазыцыя дэпутатаў-партыцаў, якія абавязаны безадмоўна прытрымлівацца партыйнай дысцыпліны.

Ну а вайсковец нам тым больш не патрэбен у Доме ураду, бо перавядзе Беларусь на вацковое становішча. Так што мейсца яму — на палігоне ды

у мадроме.

Калі ж за кожнага з двух прэтэндэнтаў на падвойль дэпутата прагаласуе меней 50% выбаршчыкаў, будзе лічыцца, што выбары не адбыліся. Вылучэніе кандыдатаў падторыца, і вам будзе прадастаўлена магчымасць абраць дэпутата незалежнага, беспартыйнага.

І як варта выбары байкатаваць. Гэтым вы карысыць грамадству не прынясце. Лепш зрабіце, як раем мы.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!

РАДА ЛАГПТ БНФ

"АПРАДЖАННЕ".

## ЗБ ЛЕГКАЙ ПАРАЙ!

Што ін кажы, але добрая лазня ў нас у Лепелі! Як стала вядома, лютць апошнім часам тапарыца разам з простым людам і першы сакратар райкаму партыі. А можа ён вырашыў алтыць свае грахі пе-рад выбарамі? Ці пагуляць у дэмакратыі?

Зб лёгкай парою Вас, шаноўны Іван Пятровіч!

АМАТАР ЛАЗЫНІ

## ВІ ПРАЦУІЦЕ, А МИ ЗА ВАС ГАДУМЕМ

З такой працаваною партакраты звязтаючы да рабочага люду. І як убачыце далей, яны начэй на съліць — думыць, як зрабіць, каб пяцікае эканамічнае становішча краіны, якое выклікала рост інфлінцыі, зынажынне кошту рубля, не адбыліся на іх асабістай матэрыяльнай забяспеччанасці. І дадумваючы. Павышаюць себе службовыя аклады як на 65-100%. А дэці-сироты, а 40 мільёнаў простага люду, якія жывуць на ніжэй рыночнай дзіннасці? Надумаем і аб іх. Але ін зараз, а потым, калі краіна выйдзе з тупіка. Хайди не, можна і рашай — мы ж думаем. А што калі пусыць жабраку машку па краіне, называючы яе дэцічным фондам? Наш жа народ міласэрны. Ен усёй душою алгут-кнечца на сълезы дзінні і аддаець апошнія ру-блів, траяк ці болей. Так і зъбярэм стротам, і яна будзе ў іх новагодніга жадання смачна пасесьці. Дай нашія кішэні не апусыцьце.

Так мы думаем іншы, пакуль не зъяўляюцца народныя аброньнікамі. Аднак і недалёка 4 сакавіка: дзень выбараў у Вірхоўны Савет БССР ды міністэрства Саветы, калі вы, выбаршчыкі, аддаець за нас свае галасы, і мы станем народнымі дэпутатаў. І будзем яшчэ лепш думыць, як зрабіць, каб заславаць б-н вартикул Інституту, съпецікрами,

быціць гры, съюзіць, съпешчы, да захавіць гэтыя прывілеія не толькі членам, а і тады, калі будзе атрымліць персанальныя пенсіі. І не толькі для сябе, а і для дзяцей да "нук" сявах. Будзец думашь, што зрабіш, каб нам не перашкодзіць "бенефіцы", да не мусцілі ваду гэтых экстремісты-нацыяналісты.

Ви працуіце, а мы за вас падумаем. Вы працуіце, не узынімачы галавы ад станка, не адрывайчы рук ад руля аўтамабіля. Працуіце так, каб не было часу думашь. А калі хто з вас стане думашь, хоць на хвіліну адарве галаву ад станка, выпусцишь з рук баранку, ведаіце, што вы дрэніца працуіце, і чao падаваць заяву аб звольнені ю па "ласнаму жаданню".

Не забываіце, што за вас ДУМАСЦЬ!

ЛЯКСЕЙ СИМАКА

## КРОНІКА

ВІЦЕБСК. 18 студзеня ў Палацы культуры чыгуначнікаў адбылося паседжанье клубу "За дэмакратичныя выбары". Шматлікая аудиторыя падтрымала перадвибарчыя пазыцыі староў клубу, якія намераны агітаваць за кандыдатаў не толькі ад БНР, але і за ўсіх тих, у каго дэмакратичныя пляшборныя.

Увогуле ў Віцебску кандыдатамі ў депутаты мясоўых воргануў улады шмат вылучана слабоў БНР. У Вярхоўны Савет БССР вылчаны кандыдант "Вожыка" Сяргей Навумчык, кіраўнік клуба "Узгор'е" архітэктар Гар Цішкін, сябра Управы БНР пісьменнік Рыгор Барадулін, галоўны рэдактар часопіса "Полымя" піэт Сяргей Закончыкаў, выкладчык тэхналагічнага інстытуту Валянчын Арлоў. Падабаенія клубаў і перадвибарчая пляшборна начальніка плянава-еканамічнага аддзялzenia "Маналіту" Дубаўца.

Будуць выдзяляцца іншыя кандыдаты-дэмакраты. Пасля выбараў клуб на спініц дзеянісць, а будзе падтрымліваць песную сувязь са сваімі абранынкамі.

Зарэгістраваны клуб спрабуе зарэгістравацца ў Віцебскіх ворганах улады.

" " " " " " "

25 студзеня рабіні праクтор запрасі "рэдактара "Праменя" Уладзімера Шушкевіча на размову. Размова адбылася сапраўдна глыбая. Прэзідэнт "Праменя", поглядзіць Уладзімера на палітычную ситуацію ў краіне і на Беларусь. Чалей правадуўнік істоцікі пераканалі да зъмінчыць у кожнім из членіў зімінчыць далёзныя газеты/коміт, наклад, месіца выданіні, адрас рэдакцыі. Шушкевіч аўтага указаўць усе, апрача меніція выданыні, паколькі самі то не ведаюць незаконных запольваныні і не пагрозілі имі. Размова праходзіла доўга, першы ды адноўнік. Аказывалася, ёсьль і ў працахоўных ворганах сапраўдны ѹдзельнік.

" " " " " " "

ГАВАНОДЗАК. 1.02.90. У Національному кансідатамі ў депутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны три сябры БНР: пісьменнік, кандыдат філологічных наукаў, выкладчык замежнай мовы з політхічнага інстытуту Ліўон Барысюкі, кіраўнік Полацкай Рады БНР Анатоль Кулік ды беларускі бард Сяргук Сокалаў-Воюш.

У Полацку блатаванца на выбарах у Вярхоўны Савет БССР будзе сябры БНР Віктар Кокаўка.

" " " " " " "

ЛІПЕЦК. 2.02.90. Рэдактара "Праменя" выклікаў начальнік рабадзьцалу міліцыі. Адбылася сяброўская гутарка. Начальнік пакіраўся, каб пры зъмінчыні ў "Прамені" критычных матэрый із кіруючых асобаў, прымініліся толькі фактычныя факты. Но ў выніку імінога абразання кіраўнікі могуць звязацца ў суд, і працаахоўнікі ворганы будзець вымушаны прынайміць рэдактара да крамніцтва ашазнісці. Уладзімер Шушкевіч пагадзіўся з напрэдадзіненем.

" " " " " " "

6 лютага на Медсанвеце ў рабінай лікарні га-лоўні Урач рабіну Валеру Малхасу автагнаваць не-фармалаву ў тым, што яшчэ толькі безкарона белбо-чуць, а як зробіць добрае спачу накінчыць пла-ноніць вуткі ад цяжкіх хворых — рабіць гэта не хапаэ сантарас.

Національному Урачу, што колі пе-фарміруе сумлінія працуе на сваім работнікі. А ще лі-

карных вутакі куды бляжэй самому лекару: і па адлегласці, і па ававязку пасады. Няхай жа саміх хносці, калі як можа стварыць належныя ўмовы працы санттаркам, каб тия не звольняліся.

Падборку падрыхтавалі Уладзімер Шушкевіч /Лепель/, Павел Саранея /Віцебск/, Сяргук Сокалаў-Воюш /Наваполацак/, мэдработнік /Лепель/.

## ЖІТЬ ПО-ЛЕНИНСКІ

С 1 кастрычніка 1989 г. ЦК КПСС принял решение о значительном повышении окладов работникам партийного аппарата. Постановление подписал Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Оно секретное в том смысле, что "Правда" не разрешили его печатать, чтобы рядовые коммунисты не знали, куда идут партийные взносы.

Прежние оклады партийных функционеров уже не устраивают. Они хотят получать зарплату на уровне советских кооператоров.

Сравните сами:

Должность	Оклад до повыш.	После
Инструктор обкома партии	250 руб.	370-400 р.
Консультант, ответственник за организацию	270	400-420
Заведующий сектором	270	450-470
Зам. зав. отделом	310	510-530
Первый зам. зав. отделом	-	550
Заведующий отделом	380	600
Секретарь обкома партии	450-500	700-750
Первый секретарь обкома партии	350	850

Кроме того, партийные работники получают в виде праздничных пособий 3 оклада в год: к 7 Ноября, к 1 Мая, к отпуску /лечебные/.

Кроме того, партийные работники имеют право на семейные путевки /с 80% скидкой от стоимости/ в самых фешенебельных санаториях бывшего 4-го Главного управления /Кромлевского/ Минздрава СССР.

Кроме того, руководители обкома партии /секретари обкома и заведующие отделами/ имеют полулегальные дачи в Алуште /под вывеской пансионата работников госучреждений "Море"/. Основные расходы покрываются за счет партийных взносов и государственных.

Кроме того, тем же лицам продолжают возить на квартиры сплетни /"продуктовые четвергги"/, но делается это конспиративно, в темное время суток. Но-прежнему Юзіна /общыні/ из обкома партии "Козійничык" на продуктовых, промгварніх, книжных и лікарстваўнічых базах.

Кроме того, секретари обкома, первые секретари горкомов и райкомов партии, заведующие отделами обкома имеют право за счет государства отослать взрослых детей в отдельные квартиры, хотя юридически это незаконно.

Информант Продсюза независімых журналистов СССР.

Газета "Атмод" №1 /58/ 2.01.90. страница 1.

Журнал "Огонек" №3 1990 год страница 6.

Журнал "Огонек" №3 1990 год страница 5.

## ЧЫРА ДІКШЕІ

сабро", якія даслалі афіраваныя на выданыне "Праменя":  
калецкі СНТВ-173 - - - - - 28 рублёў,  
сябры БНР з гораду Сінію - - - - - 20 рублёў,  
тэхнічнік з эксплуатарарамонтнага завода 2 рублі,  
тэлелігентка з Жынілі - - - - - 1 рубель.

Нумар підрыхтавалі Уладзімер Шушкевіч ды Міколу Барбара.

Адро-для кірасіандэнті ды першадаў:  
211130, Вінебожа вобл., г. Лепель, вул.  
Менская, д.10, кв.13, Куткевічу Уладзімеру.  
Тэлефон: 2-14-13, Міколу Барбара.

Контактны мінімум "Лепель" — 20 капеек.

Напомін — 100 асобігаму.  
Нагаджэні, это быль вакансія зіркаваныя да-  
лойце выданыню "Прамен". будзе намагчыцца  
перманэнтна пісаць зіркаваныя матэрыялы /  
не пасыжкі/ супадзе з моралічным рол-  
ем ды кірасіандэнті БНР.  
Дружы! Відстаяліші.